

ГЕНЕЗІС БЕЛАРУСКАЙ ПАЛІТАЛОГІІ

© ПАЛІТЫЧНАЯ СФЕРА
(ISSN 1819-3625) №3 (2004) стр.23-30

Наталля Васілевіч

Ідзем па вуліцы Карла Маркса ад дома нумар 38, мінаючы амбасады Італіі і Вялікабрытаніі, і шлях у рэшице прыводзіць да будынку былой Вышэйшай партыйнай школы. Калі ўвайсі ў будынак, можна пабачыць дзвёры з надпісам «Беларуская асацыяцыі палітычных навукаў». Гэта кафедра палітalogіі БДУ. Самі палітолагі вучаца на вуліцы Маскоўскай, у будынку з надпісам «Акадэмія кіравання пры прэзідэнце Рэспублікі Беларусь». Там жа можна знайсі і загадчыка кафедры палітalogіі, адначасова дырэктара Інстытута дзяржсаўнага кіравання пры Акадэміі кіравання... Па суседстве — Рэспубліканскі інстытут вышэйшай школы, праз дарогу — Незалежны інстытут сацыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў. Калі праехаць на грамадзкім транспарце на Захад, можна ўбачыць будынак, над якім лунаюць сцягі «IBB» і «OSCE» і, трошки далей, McDonald's...

Акадэмічная гуманітарная навука пайставала ў Беларусі ў пачатку 90-х гг., на зломе камуністычнай палітычнай сістэмы і, адпаведна, на зломе гуманітарнай веды, якая панавала ў гэтай сістэме і была ў ёй прызнанай. Новы шэраг навук прыходзіў на змену цэламу комплексу даследніцкіх, тэарэтычных, ідэалагічных і сацыяльна-палітычных практик марксісцка-ленінскай філософіі, палітэканоміі і навуковага камунізму. Што тычыцца ўласна палітычнай навукі, то яна, як новая форма арганізацыі, рэтрансляцыі і прадукавання палітычнай веды, станавілася інстытуцыйнай і метадалагічнай спадкаемніцай традыцыяў функцыяновання «навуковай» палітычнай веды ў дысцыплінарных межах «навуковага камунізму».

Гэты працэс пераходу ад «навуковага камунізму» быў нялёгкім і супярэчлівым, палітычнай веды трансфармавалася пад уплывам розных акалінічнасцяў, унутраных і зешніх супярэчнасцяў, уласнанавуковых і звязаных з трансфармаваннем палітычнай сістэмы як пераходнай ад савецкага ладу да дэмакратыі заходняга тыпу. Мадэль палітычнай трансфармацыі абумовіла і трансфармацыю палітычнай веды: яна мусіла перайсці ад навуковага камунізму да палітычнай на-

вукі заходняга тыпу. Азіраючыся на амаль пятнаццацігадовы досвед гэтых працэсаў, якія мелі месца ў Беларусі пачынаючы з канца 1980-х гг., можна з пэўнасцю заўважыць, што ні першы, ні другі не завершыліся тым, у руху да чаго яны пачыналіся — ні дзяржава не стала дэмакратычнай еўрапейскай, ні палітычнай навука не стала дысцыплінай заходняга кшталту.

Чаму ж не адбылося паўнавартаснага стварэння ўласнабеларускі дысцыплінарнай палітычнай навукі, падобнай да тых, што існуюць на Захадзе? З чым гэта было звязана — ці з няслушнай стратэгіяй, якую абраў беларускія навукоўцы-палітолагі, ці з нейкімі зношнімі фактарамі, ці наогул у такой сітуацыі гэта было немагчыма, а можа, гэта і не патрэбна? Паспрабуем знайсці адказы.

У падмурку дысцыплінаванай веды ляжыць структура — структура веды і механізм ейнай інстытуцыялізацыі. Гэтая структура задае кантекст для веды, канстэкст мінушчыны і будучыні, лакалізуючы веду ў нейкім «тут і цяпер», «да» і «пасля». Структуру нельга імпартаваць. Імпартаваная, яна яшчэ не ёсьць структураю, хіба што прата-структурою. Структура набывае сваю бытнасць у перайманні (трансляцыі), трансфармацыі і дэканструкцыі. Уласцівасцю структуры з'яўляецца тое, што яна ёсьць таксама метаструктурай, самаапісальнай і самарэферэнтнай, яна сама мусіць улучаць механізмы самазахавання, самаўзнаўлення, самаразбурэння і саматрансфармацыі. Для гэтага ёй патрэбныя носьбіты — навуковая супольнасць, якая сама ўпісаная ў структуру і ў працэсе камунікацыі якой гэтая структура актуалізуецца і набывае ўласную бытнасць. Таму адну з найпершых задачаў мы бачым у самавызначенні паліталагічнае супольнасці Беларусі.

Комплекс беларускай палітalogіі ўзнік у выніку пераструктурызацыі тагачаснай навуковай гуманітарнай супольнасці ў сувязі з тым, што савецкая структура гуманітарных дысцыплін у выніку трансфармацыйных працэсаў як у палітычнай сферы, так і ў сферы навукі, якія мелі месца напрыканцы існавання савецкага ладу, перастала быць актуальнай, а постсавецкая (у т. л. беларус-

кая) гуманітарная навука старалася скапіраваць ўзоры заходній гуманітарнай веды, якія ўзнякалі разам з пэўнай даследніцкай традыцыяй у краінах Захаду («заходняга гуманітарнага цэнтру»). Такі працэс быў харектэрны не толькі для постсавецкіх краінаў, але і для ўсіх незаходніх, для якіх заходні ўзор выступаў як «універсальнасць». Гэтая трансфармацыя таксама была звязана і з крызісам сацыяльнага статусу даследнікаў навуковага камунізму, які перастаў быць актуальным.

Такім чынам, можна адзначыць, што цяпер і ад самага пачатку беларуская палітычная навука знаходзіцца як бы паміж «двух вогнішчаў»: сваёй мінуўшчыны (навуковы камунізм) і сваёй будучыні (заходнія палітычная навука). Апошняя нам цікавая як тая, што на дадзены момант з'яўляеца ўзорнай для беларускай палітычнай навуکі, рэцэпцыя яе метадалагічных і тэарэтычных набыткаў і практикаў з'яўляеца бадай што падмуркам функцыянавання комплексу беларускай паліталогіі, даследаванні якой у першую чаргу звернутыя на засваенне імпартаваных структураў і тэкстаў. Канон «навуковага камунізму» ж, як мы падкрэсліві раней, таксама значна паўплываў на станаўленне сучаснай дысцыпліны беларускай палітычнай навуکі. Часта разгляд навуковага камунізму не лічыцца актуальным, бо такое абмеркаванне цяжка ўтрымліваць у ідэалагічна-нейтральных рамках, але любая ідэалагізацыя аб'екта прыводзіць да таго, што стаўленне да яго робіцца некрытычным.

Разгледзім фармаванне дзвюх альтэрнатыўных інстытуцыяў вытворчасці палітычнай веды, такіх як «палітычная навука» і «навуковы камунізм».

Захад — СССР, «палітычная навука» і «навуковы камунізм»

Для кожнага тыпу грамадства ўласцівы свой тып палітычнай веды і, адпаведна, свой комплекс яе прадукавання, у тым ліку галіны ведаў і сацыяльна-палітычныя практикі. Сацыялогія ведаў нам прадпісвае разглядаць кожны тып веды ў кантэকсте пэўнай сацыяльнасці.

У Еўропе сучасныя інстытуцыі палітычных даследаванняў фармуоцца на пачатку XX ст., але першапачаткова палітычная тэорыя існуе ў асноўным у іншых дысцыплінарных і функцыональных межах, такіх як палітычная філософія, палітычная сацыялогія і г. д. Пасля Другой сусветнай вайны ўзнякла новая сацыяльна-палітычная рэчаінасць, якая прыцягнула за сабой новую інстытуцыялізацыю палітычнай навуکі, і яна

аформілася ў той комплекс, які існуе зараз. Што ж такога адбылося ў свеце ў гэты перыяд, што такім кардынальным чынам паўплывала на палітычную навуку і інфраструктуры прадукавання палітычнай веды?

Пасля Другой сусветнай вайны свет быў не гамагенны, а расколаты на трох розных часткі. Пасправаюм пабудаваць далей мадэль раздзялення свету і разгледзець, што гэтая сістэма з сябе ўяўляла.

Перш за ўсё, гэта быў першы свет — Захад. Па-другое, у якасці альтэрнатыўнай Захаду універсальнасці абвяшчаў сябе другі свет — камуністычны, у які ўваходзілі краіны сацыялістычнага лагеру, падпарадкованыя Савецкаму Саюзу, у тым ліку і сучасная Беларусь як частка СССР, і краіны Усходніх Еўропы як зоны дамінанты савецкакай дзяржавы. Трэці свет — гэта астатнія краіны, якія не трапілі ў два першыя. Такая мадэль свету была прапісаная ў структуру палітычнай веды, якая функцыянавала ў кожнай сістэме. Прэтэнзіі на універсальнасць выказвалі толькі першы і другі свет, у той час як трэці амаль цалкам знаходзіўся ў дамінацыі Захаду, і тады палітычная сістэма і палітычная веда былі выключна падпарадкованыя заходнім узорам, самастойнай палітычнай веды не было, альбо калі краіна трэцяга свету мела вельмі неразвітую палітычную сістэму, заўжды з аўтарытарным кіраваннем, то ніякай патрэбі ў навуковай палітычнай ведзе, дый наогул у гуманітарнай наўуцы, практична не існавала. Гэтая патрэба ўзнякла пасля некалькіх хваліў дэкаланізацыі, калі, атрымліваючы палітычную незалежнасць, грамадства прэтэндавала і на незалежнасць інтелектуальную. Пазней гэты праект дысцыплінарна выразіўся ў шматстайных практиках посткаланіяльных даследаванняў.

Што тычыцца Захаду, то ён асэнсоўваў сябе як універсальнасць, як нармальнаясць, увесе комплекс сацыяльна-палітычных навукаў быў прыкліканы для вывучэння заканамернасцяў развіцця заходняга грамадства і заходнія палітычныя сістэмы, для таго ж, што было па-за Захадам, меўся іншы комплекс дысцыплінаў: для вывучэння «савецкай цывілізацыі» — «саветалогія», для вывучэння трэцяга свету — такія дыскурсы як, напрыклад, арыенталісцкі, этнолагічны і г. д. Крыху пазней пазаходнія сістэмы ўпісаліся ў комплекс «мадэрнізацыі», якая разглядала краіны трэцяга свету праз прызму развіцця паводле «захадніх узороў» (прычым вызначалася як адхіленне ад такіх узороў, так і прытрымліванне іх), і «транзіталаціі», якая даследавала пераход «паталагічных», «недаразвітых», «аўтарытарных» палітычных

сістэмаў да «заходняга дэмакратычнага ладу», «незаходнія» палітычныя сістэмы разглядаліся ў перспектыве такога пераходу. Ужо пазней стратэгія посткаланілізму нарадзілася таксама ў межах заходняе палітычнае веды, але гэтыя працэсы мы разгледзім у пункце, прысвечаным «заходняму канону».

Што тычыцца «савецкай цывілізацыі», то яна вымагала пэўнага самаасэнсавання ў сваіх практыках і сваёй рэчаіснасці, якія былі адрозныя ад «заходніх», гэты праект адбываўся ў межах т. зв. «ідэалогіі марксізму-ленінізму», якая складалася з трох элементаў — дыялектычнага і гістарычнага матэрыялізму, палітычнай эканоміі і ўласна тэорыі «навуковага камунізму». Комплекс «навуковага камунізму» выпрацаваў пэўнае бачанне «савецкай цывілізацыі», у межах якога адбываўся пошук усё новых і новых стадыяў пераходу да камунізму; «заходняга свету» і «свету трэцяга» — таксама ў перспектыве іх пераходу да камунізму. Тут навуковы камунізм лястэркова адбіваў структуру заходняй веды, але важную частку займала крытыка заходняй палітычнай сістэмы, сацыяльна-палітычных практык і, што для нас мае найважнейшае значэнне — крытыка заходняга канону.

Прыведзены намі аналіз некалькі схематичны, ён не прэтэндуе на дакладнае апісанне, бо ў рэшце рэшт, зробленая намі мадэль прыдатная для далейшага аналізу розных веда-практык, якія тым ці іншым чынам могуць быць звязаныя з фармаваннем сучаснай беларускай палітычнай навукі.

Гістарычна існавалі розныя інстытуцыі прадукавання палітычнай веды, у гэтым бралі ўдзел досыць розныя галіны ведаў і сацыяльныя практыкі. Функцыянаванне канону навуковага камунізму дужа адрознівалася ад функцыянавання заходняга канону. Калі мы можам казаць пра змену парадыгмаў на Захадзе, пра суіснаванне супярэчлівых тэорыяў, пра крытыку класікаў «заходняга канону», то навуковы камунізм грунтаваўся на дагматычным успрынняці свайго класічнага корпусу тэкстаў. Прычым для функцыянавання дысцыпліны абавязковай была рэактуалізацыя класікаў, па сутнасці, навуковы камунізм і быў ні чым іншым як рэактуалізацыяй класічнага канону марксізму-ленінізму. То бок прызнаваўся дагматызм і паўната класічнага канону: усё сказанае класікамі. Калі парадаўнаць з заходнімі марксістамі, якія таксама мелі працы Маркса ў сваім каноне, то яны ставіліся да яго даволі крытычна, гэты канон дапаўняўся і выправаўляўся. Што тычыцца марксізму-ленінізму, то вызнавалася прэзумпцыя «паўната» канону, уся

марксісцка-ленінская філософія грунтавалася на трох асобах: Маркс, Энгельс і Ленін. Іншых інтэрпрэтатарап не было, інтэрпрэтацыя як творчы акт меркавалася немагчымай, магчымай была адно рэактуалізацыя. Мажлівасць быті толькі другасныя інтэрпрэтацыі ў святле палітычных вырашэнняў партыі, але ізноў жа, структурна такія інтэрпрэтацыі выглядзялі як рэактуалізацыя канону, інтэрпрэтаваліся вырашэнні партыі ў святле канону, аднак рэальная гэта была, безумоўна, інтэрпрэтацыя класікаў праз прызму палітычнае практыкі.

Пасправуем разгледзець, якім чынам паўплываў корпус навуковага камунізму на сучасную беларускую паліталогію як постсавецкую палітычную навуку.

Беларусь і палітычная веда

Беларусь у «савецкай цывілізацыі» не існавала як самастойнае ўтварэнне. Палітычна і, адпаведна, інтэлектуальна яна знаходзілася ў падпарарадкаванні сацыялістычнай Расіі, у якое трапіла ў выніку экспансіі апошняй на тэрыторыю Беларусі. Раней, безумоўна, Беларусь таксама знаходзілася ў пэўным падпарарадкаванні Расіі як манархічнай імперыі, цяпер жа такое падпарарадкаванне стала насіць іншыя харарактар. Калі манархічнае імперыя была зацікаўленая ў Беларусі як аграрным прыдатку, то савецкая імперыя мела іншую стратэгію — стратэгію ўніфікацыі. Безумоўна, і Расейская імперыя ў дачыненні да т. зв. заходнерускіх земляў праводзіла праект уніфікацыі, што выражалася ў т. л. у ідэалогіі «западно-руссизма». Але апошняя была звязаная з тым меркаваннем, што беларускі і ўкраінскі народы і без таго былі з вялікасамі адной этнічна-нацыянальнай супольнасцю, таму пэўная ўніфікацыя была адно вяртаннем да «натуральнага стану», і да такога аб'яднання славянскіх народаў быў прыкліканы народ расейскі, у той час як канструктивізм «савецкага чалавека» адбываўся зыходзячы з роўнасці ўсіх народаў, дзе расейцы былі такім жа аб'ектам канструктивізму. Калі раней дамінацыя выражалася ў падпарарадкаванасці аднога народа іншаму, то савецкая імперыя сцвярджалася на дамінацыі ўніверсальных структураў над усімі этна-нацыянальнымі і грамадскімі супольнасцямі. Дамінацыя аднога народа таксама прысутнічала, але ён не адасабліваўся радыкальна і не падкрэсліваў сваю адроснасць ад падпарарадкаваных, а наадварот, імкнуўся ўлучыць іншыя народы ў сябе. Таму пасля заняпаду савецкай палітычнай сістэмы не толькі перыферыйныя народы, але і расейскі народ, успрынялі гэта як вызваленне ад панавання адной ідэалогіі, і ўсе постса-

вецкія дзяржавы аднолькава сталі спадкаемніцамі старой сістэмы. Гэта выражалася не толькі палітычна, але галоўным чынам інтэлектуальна. Тэрмін «постсавецкі» для грамадства стаў мецъ значэнне не толькі як «паслясавецкі», але і як радыкальная адмова «савецкага»: ладу, ідэалогіі, мыслення. Што тычыцца навукі, то гэта не было аформлена праграмна, але гэта была моцная тэндэнцыя змены старога на новае, бо навуковы камунізм быў зусім неактуальны, змястоўна ён меў значэнне толькі ў кантэксце савецкай цывілізацыі, калі ж яна распалася, знік, выпарыўся і навуковы камунізм. Не трэба было нават праводзіць ягоную дэканструкцыю — ён утварыў пустое месца, якое было занятае паліталогіяй. Змястоўна ён цалкам быў адрынуты, але пустыя структуры, якія ён пакінуў у навуковай супольнасці, нікуды не зніклі.

Як мы ўжо адзначалі, палітычная навука паўстала ў выніку пераструктурызацыі гуманітарнай веды савецкага кшталту. Гэты працэс вы ражаўся інстытуцыйна ў тым, што кафедра паліталогіі ўтварылася з кафедры навуковага камунізму, а выкладчыкі і навукоўцы, навуковая супольнасць у гэтых умовах мусіла перабудоўвацца і перабудоўваць інстытуцыю палітычнай навукі. Перш за ўсё палітычная навука стала развівацца як навучальная дысцыпліна¹. Першай у Беларусі ў 1991 г. бы ла створаная кафедра паліталогіі ў БДУ, загадчыкам кафедры стаў прафесар А. Байчараў, які ў 1992 г. ініцыяваў адкрыццё аддзялення паліталогіі на філософска-эканамічным факультэце, а таксама стварыў і ўзначаліў Спецыялізаваны савет па абароне доктарскіх дысертацый па палітычных навуках пры БДУ. Цяпер буйныя спецыялізаваныя кафедры існуюць у шматлікіх ВНУ. У 2004 г. пасля закрыцця ЕГУ, застаецца няпэўным лёс унікальнай кафедры франка-беларускага факультэта, а таксама выкладчыкаў і студэнтаў.

Трэба, аднак, адзначыць, што нярэдка паліталагічнай дысцыпліні існуе ў межах камбінаваных кафедраў, часцей за ўсё спалучаецца з сацыялогіяй, правам і гісторыяй. Такія спалучэнні дазваляюць меркаваць аб падпараdkаваным дысцыплінарным статусе. Як вядома з гісторыі інстытуцыйлізацыі палітычнай навукі ў свеце, існавалі розныя інстытуцыі прадукавання палітычнай веды, у гэтым працэсе бралі ўдзел разнастайныя галіны ведаў і палітычных практик — і філософія, і гісторыя, і юрыспрудэнцыя, і права².

Вытворчасць палітычнай веды таксама адываецца ў дысцыплінарных межах «міжнародных дачыненняў». Трэба адзначыць, што, напрыклад, у Літве менавіта гэтая інстытуцыя і з'яўляецца асноўнай у дадзеным працэсе. У Беларусі ж стасункі паміж палітычнай навукай і міжнароднымі дачыненнямі даволі разасобленыя.

Навуковы камунізм. Якія ж перажыткі атрымала ў спадчыну беларуская палітычная навука ад «навуковага камунізму»? Назіраецца шмат падабенстваў паміж навуковым камунізмам і паліталогіяй у тым, што як навуковы камунізм, так і сучасная палітычная навука ўспрымаюцца галоўным чынам як тэорыя. Тут гаворка ідзе менавіта пра акадэмічную навуку, безумоўна, існуе кола даследнікаў па-за акадэмічнай структурай (і часта ў яго ўваходзяць прадстаўнікі гэтай структуры, але яны маюць ужо іншы статус), якія праводзяць і пазатэарэтычныя даследаванні. Але справа не толькі ў тым, што паліталогія ўспрымалася як тэорыя, справа ў тым, які статус мела такая тэарэтычнасць. Тэорыя ўспрымаецца як «дадзенасць», «сапраўднасць». Такім чынам, падыход да навукі харектарызуецца дагматычнасцю, якая захавалася ад савецкага падыходу да навукі як комплексу дакладных ведаў пра рэчаінасць.

Дагматычнасць выклікае патрэбу пэўнага афармлення, пэўных крыніцаў легітымацыі, якімі, безумоўна, робяцца цытаваныя класікі. Як мы ўжо казалі, галоўнай у навуковым камунізме стратэгіяй была інтэрпрэтацыйная, часта гэта экстрапалюеца і на саму навуку. Ёсць пэўны канон, і яго рэактуалізацыя выконвае не столькі службовую функцыю як пацверджанне кваліфікацыі аўтара, пэўныя атрыбуты легітымацыі, але функцыю саматоеснасці, то бок дагматыка рэактуалізуецца ў працы, знаходзіць пэўную інтэрпрэтацыю. Напрыклад, таго ж Фуко не заўважалі левыя мысліры марксісткага кірунку, хаця ён таксама быў левы і займаўся той жа праблематыкай. Як кажа сам Фуко, гэта адбывалася таму, што ў ягоных кнігах і артыкулах у спасылках адсутнічалі Маркс і Энгельс: «Я не прад’яўляў традыцыйных знакаў левага мыслення, бо пад старонкамі не было спасылак: «Як сказаў Маркс», «Як казаў Энгельс», «Як было сказана геніяльным Сталіным»... каб пазнаць левую думку, людзі ў той жа час глядзяць на зноскі ўнізе старонкі»³. Безумоўна, Фуко казаў пра Францыю, але яшчэ болей гэта падыходзіць да «савецкай» і «постсавецкай» інтэлектуальнай сітуацыі.

¹ Антанович Н. «Політическая наука в Республике Беларусь: проблемы становления и развития». Мн., 2000.

² Кіш Я. Уводзіны // Анталогія сучаснай палітычнай філософіі. Мн., 1999.

³ Фуко М., Делёз Ж. Интеллектуалы и власть / Фуко М. Интеллектуалы и власть. Ч. 1: Статьи и интервью 1970–1984. М., 2002. С. 175.

Такім чынам, можна зрабіць выснову аб некрытычным стаўленні да тэорыі. Тэорыя навуковага камунізму і палітычнае навука ў Беларусі успрымаюць тэорыю не як крыніцу гіпотэзаў, аб'ект пастаянай верыфікацыі-фальсіфікацыі, а сукупнасць праўдзівых анталағізаваных пасылак. Таму і роля спасылак тут розная, яны ўспрымаюцца як апеляцыя да ісціны.

Гэтак, на месца некрытычна ўспрыманай тэорыі навуковага камунізму прыйшла некрытычнае рэцэпцыя часткі заходняга канону, які стаў новай дагматыкай. Застаецца пытанне, чаму менавіта гэта пэўная частка, якую мы маем цяпер, была ўспрынятая.

Магчыма, гэты канон быў перадвызначаны тым, на што была скіраваная крытыка навуковага камунізму — гэткая «адмоўная спадкаемнасць канону». Быў канон анттытэорыяў, якія потым перайшлі да сучаснай палітычнай навукі і цалкам стварылі яе форму. Магчыма, логіка была наступнай: з гледзішча палітычнай навукі, навуковы камунізм быў асуджаны як «дагматычная, ідэалагізаваная» сістэма. Таму тое, на што яна скіроўвала сваю крытыку і чаму супрацьстаяла, аўтаматычна прымалася на веру як сапарўданае, сур'ёзнае, навуковае, фундаментальнае. Натуральная, што за больш чым дзесяцігоддзе існавання палітычнай навукі адбываецца некаторая эрозія гэтага канону, але яна нязначная.

Як бачым, такая селекцыя тэкстаў — аб'ектаў для крытыкі — стварала разрыў. У межах навуковага камунізма сфармаваўся таксама пэўны канон заходніх тэкстаў, які, аднак, быў вельмі адрозным ад уласна заходняга. Навуковы камунізм зрабіў рэцэпцыю тэкстаў толькі пэўной проблематыкі, якая была харктэрная і для яго самога. І гэты канон перайшоў у тое, што цяпер з'яўляецца палітычнай тэорыяй ці паліталогіяй у Беларусі⁴.

Яшчэ адна праблема палітычнай навукі, што амаль усе даследаванні звязаны звычайна з аналізам нормаў альбо тэорыяў. Мала даследуецца палітычнае рэчаіснасць. Натуральная, што і ў навуковым камунізме ніхто не займаўся даследаваннем Беларусі і тымі палітычнымі працэсамі, якія тут адбываліся. Былі розныя эмпірычныя дадзенныя, часцей статыстычнага харктару, якія адно ілюстравалі патрэбныя высновы і пастулаты. У нашай палітычнай навуцы, прынамсі да апошняга часу, назіралася тое самае — Беларусь не была папулярным аб'ектам даследавання. Можна знайсці для гэтага шмат прычынаў. Па-першае, гэта, безумоўна, каланіяльная спадчына, у кантэксце якой Беларусь з'яўляецца занадта «дробным» або'ектам,

не вартым увагі. З іншага боку, гэта можа тлумачыцца тым, што цяжка знайсці тэксты папярэднікаў — у справе даследавання Беларусі німа на каго спасылацца. Сапраўды, калі даследаваць Беларусь, німа пэўнай традыцыі такой працы, таму партыкулярнага вывучэння тут было б мала — трэба было б пачынаць з самых падмуркаў. Яшчэ адну праблему для даследавання Беларусі складаюць цяжкія зборы інфармацыі пра палітычную рэчаіснасць. Немагчымым становіцца любое даследаванне без беспасярэдняга ўдзелу ў палітыцы.

Колькі словаў трэба сказаць пра сістэмны падыход, які быў адзінай буйной рэцэпцыяй навуковага камунізму і марксізму-ленінізму, — устаноўка на даследаванне рэчаіснасці як сістэмы. Гэтая традыцыя цалкам упісваецца ў сучасную палітычную навuku. Цалкам магчыма, што менавіта з-за недахопу сістэматyzованай інфармацыі аб такім палітычным або'екте, з-за фрагментарнасці і прыватнасці карціны, праблематыка Беларусі здымалася, а дакладней, заганялася ўглыб. Немагчымымі сталі і любыя методы кшталту case study, бо ім заўжды не хапае цэласнасці і сістэмнасці. Наогул, ніякім унікальным або'ектам, экзэмпліфікатам не было месца ў такай сістэме веды.

Можна адзначыць і тое, што навука часта прыстасоўваецца да палітычнай кан'юнктуры, прычым не толькі ў ацэнкавым сэнсе, але і ў предметным. Не хацелася б зараз пачынаць размову пра курс «ідэалогіі беларускай дзяржаўнасці», звернемся да больш ранняга перыяду. У 1996 г. прыкладна 6 дакладаў на навукова-практычных канферэнцыях тычыліся ўвядзення інстытута прэзідэнцтва ў Беларусі, прычым пост-фактум тай падзеі давалася вельмі высокая ацэнка. Часта прыводзіліся нават не даследаванні, а звычайнае апісанне фактаў.

Такім чынам, мы можам зрабіць выснову, што сучасная беларуская палітычнае навука захавала шмат перажыткаў навуковага камунізму. Прыйчым радыкальная адмова ад ягонага досведу стварае ілюзію дэканструкцыі корпусу навуковага камунізма. Тоэ, што на месца навуковага камунізму прыйшоў па сутнасці «анттыкамуністычны» корпус, ніякім чынам не мяняе сітуацыі, а толькі заганяе праблему ўглыб.

Але дамінаванне навуковага камунізму было, безумоўна, палітычнай практикай, практикай падпарафавання, якая існавала ў савецкай цывілізацыі. Гэтая практика абумоўлівала тое, што ўсе рэспублікі, якія ўваходзілі ў Савецкі Саюз, былі падпарафаваныя стратэгіям уніфікацыі і

⁴ Матэрыялы семінара «Вытворчасць палітычнае веды», каф. паліталогіі БДУ, сакавік–чэрвень 2004.

дамінавання як палітычна, так і інтэлектуальна. Ці стаў распад савецкай цывілізацыі вызваленнем навуковага дыскурсу ад навязанага, дамінантнага канону? Паспрабуем знайсці адказ на гэтае пытанне ніжэй, прасачыўшы ўзаемадачыненні беларускай палітычнай навукі з іншым корпусам веды — з заходнім канонам. Перад гэтым хацелася б адзначыць яшчэ адзін суб'ект дамінавання, які існуе ў дачыненнях культурніцкага імперыялізму з беларускай культурай. Такім суб'ектам каланіяльной дамінацыі з'яўляецца Расія. Мне падаецца вельмі сімвалічным, што ў свой час аддзяленне палітalogіі пераехала з вуліцы К. Маркса на вуліцу Маскоўскую. Гэтае пытанне таксама мае дачыненне да нашага даследавання, але пакуль мы не будзем засяроджваць на гэтым увагу, папросту элімінuem дадзены фактар, бо нас цікавіць галоўным чынам функцыянованне веды, а пры разглядзе Расіі як суб'екта дамінавання галоўную ўвагу трэба было б звярнуць на палітычную практику. Да таго ж пакуль ніяма падставаў казаць пра нейкі сфармаваны ўнікальны расейскі канон палітычнай веды.

Палітычная навука. Вызваліўшыся ад панаўння «навуковага камунізму», беларускія навукоўцы сталі адкрытымі да «аб'ектыўнай», замест «ідэалагізаванай», веды. Але месца такой «аб'ектыўнай» веды было пустым. Не было ні кафедраў палітalogіі, ні навуковых часопісаў, ні аналітычных цэнтраў, ні палітычных тэхнолагаў — нічога, што б асцыявалася з палітычнай навукай, якой яна ёсьць на Захадзе. Таму паўставанне палітычнай навукі было гэткім своеасаблівым пратэстам супраць яе адсутнасці, а яе наяўнасць мыслілася як утвораная ў выніку перанясення заходняй навукі на беларускую акадэмічную структуру. Ідэятычнасць беларускай палітalogіі на самым пачатку была «пазначаная і нават канстытуваная болем, сорамам і, калі абагуліць усё гэта, — траўмай яе глябальнай адсутнасці». Тут адбыўся працэс, які самакаланізаванымі культурамі, «зародкі [якіх] паўстаюць як трагічная прысутнасць адсутнасцяў, а яе гісторыя каротка можа быць пераказаная як стогадовыя намаганыні кампэнсаваць, звесыці да мінімуму траўматычныя нястачы»⁵. Трэба адзначыць, што нават гэты пратэст супраць адсутнасці быў выкліканы не судачыненнем непасрэдна з заходнім канонам, а з капіяваннем такога дачынення з боку Расеі і іншых рэспублік. Безумоўна, Расея задавала рэй усяму працэсу.

Для таго каб канон засвоіць, галоўным кірункам даследаванняў стаў тэксталагічны альбо папросту

навучальны. Сапраўды, дачыненні дамінавання паміж заходнім канонам і беларускай палітычнай навукай прыдатна разглядаць менавіта ў стасунках «дарослыя—дзеці», дзе ўніверсальны заходні канон выступае як «дарослая» сучаснасць, а беларуская палітalogія — як мінуўшчына такіх дарослых — «дзяцінства». Адпаведна і для нас заходні канон выступае як нашая будучыня. Такім чынам, нашая прысутнасць выпадае ў мінулае, і мы як бы імкнемся дагнаць сучаснасць.

Заходні канон — гэта форма, у якую гэты змест афармляеца, спосабы, якімі ён функцыянуе, навязваючы сябе як універсальнае і падаўляючы такім чынам разнастайныя кантэкстныя і лакальныя «калітэрнатывы». Ён, такім чынам, як мы ўжо адзначалі, існуе для нас як для перыферыйных усходнеўрапейскіх інтэлектуалаў у трох іпастасях: як «аб'ект жадання», як «суб'ект дамінацыі» і як «аб'ект крытычнай дэканструкцыі».⁶ Ігар Бабкоў піша, што заходні канон як «аб'ект жадання» прадукуеца намі самім як выбранае месца нашых мрояў пра ўніверсальнасць, як суб'ект дамінацыі заходні канон прадукуе нас саміх у якасці лакальных, партыкулярных і, урэшце, перыферыйных. Як аб'ект крытычнай дэканструкцыі заходні канон выяўляе сябе як пэўная непрысвоеная частка нас саміх. Як фрагмент гісторыі ўрапейскай перыфериі. Урэшце, як адзін з лакальных праектаў ўрапейскай мадэрнасці⁷.

У такім узаемадачыненні статус самой беларускай палітычнай навукі выглядае як інтэлектуальная падпарадкованы і перыферыйны, што шмат у чым абумоўлівае сённяшнє становішча і статус беларускіх паліталагічных даследаванняў. Такім чынам, беларуская паліталагічная навука, з аднога боку, стала спадкемніцай шматлікіх практик і логік функцыяновання палітычнай веды корпусу навуковага камунізму, таму што не адбылося сапраўднай дэканструкцыі гэтага канону, а з іншага боку, яна імкнецца засвоіць веда-стратэгіі заходняй палітычнай навукі, аднак такое перайманне таксама не дае фармавацца ўнікальной беларускай навуцы як інстытуцыі прадукавання ведаў у кантэксце Беларусі, таму заходняя ўніверсальнасць таксама мусіць падлягаць крытычнай дэканструкцыі ў межах беларускай палітalogіі.

Разасобленасць харэктэрная не толькі для ўнутранай структуры палітalogіі, але таксама і для даследніцкай супольнасці: акадэмічныя веда-практикі адарваныя ад экспертыных. Даследніцкія цэнтры, як дзяржаўныя, так і незалежныя,

⁵ К'есаў А. Самакалянізаваныя культуры // Фрагменты. № 1–2, 1999.

⁶ Бабкоў І. Постсавецкія інтэлектуалы, «універсальнасць» і «Заходні канон» <http://www.litara.net/doc/post-int>.

⁷ Там жа.

фармаваліся ў іншым рэчышчы, чым акадэмічна навука, амаль у поўным адзеинні да яе адрыве. Некаторая частка навуковай супольнасці знаходзілася і ў межах акадэмічнай навукі, і ў межах даследніцкіх цэнтраў, але структурна, дысцыплінарна, як веда-практыкі, яны разарваныя. Пра дзяржаўныя даследніцкія цэнтры навогул варта казаць як пра ідэалагічныя, што тым болей стала актуальна ў связі з «ідэалогіяй беларускай дзяржаўнасці», незалежныя ж цэнтры таксама так ці інакш звязаныя з пэўнымі палітычнымі сіламі, як беларускімі, так і замежнымі, і ў кантэксле ўжо згаданай «ідэалогіі» мусіць вызначацца паводле стаўлення да яе⁸.

Акадэмічна паліталогія ўпісваецца ў кантэкст яшчэ адной структуры — структуры афіцыйнай паліталогіі, структуры ўлады. Аднак не наўпрост. Існуюць трансляцыйныя цэнтры — уладныя структуры палітычнай веды. Гэта Адміністрацыя Прэзідэнта (Інстытут Сацыяльна-Палітычных Даследаванняў) і Акадэмія Кіравання пры прэзідэнце — красамоўна на гэта ўказвае слова «прэзідэнт». Палітычная веда ў межах гэтых афіцыйных структураў заўжды мела наўвеце ідэалагічную веду, бо першая накіроўвала плынь веды ад рэчаіснасці ў цэнтр прыняцця палітычных рашэнняў, другая ж накіроўвала веду з цэнтра прыняцця палітычных рашэнняў да чыноўнікаў і будучых чыноўнікаў. То бок ІСПД інфармацыйна забяспечвае рэжым, а АК забяспечвае сувязь рэжimu з унутранымі злучвамі, што тычыцца палітычнае веды. Цяпер жа ў гэтыя функцыі ўладныя элементы спрабуюць упісаць і ўласна акадэмічную паліталогію, прыцягваючы для легітымізацыі т. зв. «ідэалогіі беларускай дзяржаўнасці». Такім чынам, дзяржава ўжо вызначае акадэмічную паліталогію як нешта структурнае, аднак для рэжimu яна ўвасабляецца адно ў «структурных адзінках», «гаспадарчых падраздзяленнях» БДУ. Унутраныя ж працэсы дысцыпліны дзяржаву ніякім чынам не цікавяць. Ды для яе досьць і вонкавага прызнання такой дысцыпліны.

На наш погляд, у кантэксле дадзенай проблемы «ідэалагізацыі» беларуская акадэмічна навука альбо «дэмаралізуецца» (калі дэмаралізуецца навуковая супольнасць), альбо, наадварот, дысцыплінуецца (калі навуковая супольнасць асэнсует, што мае права толькі на тое, што дазваляе дысцыпліну). Працэс гэты будзе адбывацца такім чынам — альбо навуковая супольнасць, а такім чынам і палітычнае навука, упішуцца ў структуру ёй жа створанай «ідэалогіі беларускай дзяржаўнасці» (якая стане метаструктурай у дачыненні да першай), альбо навуковая супольнасць, а такім чынам і палітычнае навука, «упішуць» «ідэ-

алогію беларускай дзяржаўнасці» ў структуру «палітычнай навукі» як метаструктуру любой палітычнай веды.

Калі акадэмічна навуковая супольнасць пазіцыянуе сябе пэўным чынам у дачыненні да «ідэалогіі беларускай дзяржаўнасці», яна будзе вымушаная заявіць свае дысцыплінарныя прынцыпы, свае каштоўнасці. А гэта будзе хіба не першы крок да дысцыплінаванасці. Галоўнае тут не зблытаць ананімную канвенцыйную дысцыплінаванасць, што аддзеленая ад навуковай супольнасці і атрымала самастойную бытнасць, і ўладную дысцыплінаванасць, якая звязана з пэўнай асобай і пэўным цэнтрам, адкуль гэтая ўлада паходзіць. Гэтыя дзве дысцыплінаванасці адначасова суіснаваць не могуць. Альбо навуковая супольнасць застаецца навуковой супольнасцю, альбо яна пераўтвараецца ў дзяржаўных чыноўнікаў. Тады ў самой акадэмічнай паліталогіі знікае патрэба — плыні палітычнай веды рухаюцца ўжо ў кірунках «даследавання» (ІСПД) і кіравання (Акадэмія Кіравання).

Што тычыцца незалежных ад афіцыйнай паліталогіі цэнтраў, то казаць тут пра дысцыпліну таксама асабліва не выпадае. Як ужо казалася вышэй, галоўнае для традыцыі (дысцыпліны) — гэта перайманыне структуры. Структуры нельга імпартаваць, структуры можна пераймаць — яны пераходзяць ад аднаго пакаленія навукоўцаў да другога, на працягу гэтага можа адбывацца трансфармацыя ці дэканструкцыя структуры. Неафіцыйная паліталогія не займаецца ні стварэннем, ні дэканструкцыяй, бо яна прынцыпова пазаструктурная. Дакладней, неафіцыйная паліталогія можна называць адно тую частку паліталагічнай веда-практыкі, якой «неафіцыйна» (г. зн. па-за межамі кафедры, па-за сваімі пасадамі) займаюцца тыя ж самыя «акадэмічныя» выкладнікі. Другім відам неафіцыйнай паліталогіі можна лічыць палітычную аналитыку, якая не з'яўляецца дысцыплінаванным дыскурсам, ад якой гэтага нават і не патрабуецца, а таму да структуры веды дачынення не мае — хіба што ў якасці матэрыялу.

Каб пракладаць свой маршрут палітычных даследаванняў, трэба каб кола, якое мы самі разрываем, хоць раз замкнулася — замкнулася ў мэтадыскурсе. Каб афіцыйная і незалежная паліталогія злучыліся ў адзіны дыскурс, каб акадэмічнай і эксперктнай паліталогіі злучыліся ў адну дысцыпліну, каб прафесары і студэнты ў адной аўдыторыі наладзілі двухбаковую камунікацыю. І толькі тады можна разысціся па сваіх предметных сферах і даследніцкіх цэнтрах, вярнуцца да

⁸ Бабровіч У. «Беларуская паліталогія як «люстэрка»...» / www.nmn.by.

сваіх практык, вучыць і вучыцца. Але трэба, каб замкнулася кола, хоць розныя канцы гэтага кола і не жадаюць змыкацца.

Такім чынам, для нас адной з самых галоўных высноваў з'яўляецца тое, што беларуская палітычная навука мусіць стварыць для сябе крытычны метадыскурс, каб у межах яго навуковая супольнасць могла б самавызначыцца наконт таго, чым ёсьць вытворчасць веды ў рамках корпусу беларускай паліталогіі, а таксама наконт вартасцяў і нормаў, якія мусіць рэгуляваць беларускую палітыч-

ную навуку як уласнабеларускі дыскурс для даследавання ўнікальных сітуацый, звязаных з функцыянаваннем у кантэксле беларускай палітычнай сістэмы.

Пры падрыхтоўцы артыкула аўтарам шырока выкарыстоўваліся матэрыялы пастаяннага навуковага семінара выкладчыкаў, аспірантаў і студэнтаў аддзялення паліталогіі БДУ «Вытворчасць палітычнае веды» (сакавік–чэрвень 2004 г.).